





# 3-га ліпеня—міжнародны дзень коопэрацыі.

Падвядзем вынікі сваёй працы ў коопэрацыі. Дапаможам практычнаму правядзеньню рэжыма эканоміі ў коопэрацыі.

## Комсомол Бабруйшчыны на працы ў коопэрацыі.

Праца комсамолу ў коопэрацыі—ня менш важная праца ўсёй астатняй працы комсамолу. Комсомол Бабруйшчыны ў гэтым напрамку працу вядзе.

Так, напрыклад, Усьцерахўская ячэйка, Глускага раёну, сабрала 60 пайнікаў і арганізавала аддзяленьне коопэрацыі.

Пірэвіцкія комсамольцы, Жлобінскага раёну, у пачатку вясны з'організавалі крахмальную арцель з 30 сяброў. Арцель ужо абарудавана і з вогні прыступіць да працы.

У якасьці старшынь праўленьняў коопэрацыі мы маем 7 комсамольцаў, у якасьці сяброў праўленьняў працуюць 20 чалавек і ў рэвізійных камісіях—18 чалавек. Шмат якія актыўна працуюць, але шмат якія і не працуюць.

Вось у Пірэвіцкай ячэйцы маецца 34 комсамольцы; пайнікамі-ж усяго састаяць 4 чалавекі. Ляскавіцкая ячэйка мае 24 комсамольцы; пайнікамі-ж усяго 4 чалавекі. Глуская—60 комсамольцаў, пайнікаў—5.

Гэта гаворыць аб тым, што яшчэ ня ўсе ячэйкі займаюцца пытаньнем комсамольцаў і жыхарства. Актыўна ўдзельнічаюць у гэтай справе толькі асобныя комсамольцы, што, вядома, ненармальна.

Слабасць працы ячэек у гэтай галіне тлумачыцца тым, што часта ячэйкі не разумеюць гэтай справы.

Бывалі выпадкі, калі комсамольцы правалюваліся на працы, а цераз гэта ячэйкі сталі далей адыходзіць ад гэтай працы і выходзілі комсамольцаў на гату працу паменшылася. Меліся выпадкі, як, напрыклад, у Сьвіслацкім раёне, што партыйныя працаўнікі сталі казаць, што ня трэба высюваць туды комсамольцаў, дзе праца звязана з грашма.

Вядома, што гэта неправільны погляд, а цераз гэта нашай задачай цяпер зьяўляецца замацаваць комсамольцаў, працуючых у коопэрацыі, дапамагчы ім, глядзець за імі і ўцягваць у актыўную працу ячэйкі цалком.

С. Я.

## Што ўжо есьць і чаго няма.

(М. Астрашыцкі-Гарадок, Меншчына).

У нашым мястэчку існуюць 2 коопэратыўныя крамы, у працы якіх прымаюць актыўны ўдзел комсамольцы. Да апошняга часу праца, як арганізацыйная, таксама ў адносінах да здавальненьня спажывоў ішла слаба. Калі-ж загадкамі коопэратыўных крам, асабліва ў крамы № 2, якія большасцю абслугоўвае сялянства, зрабіліся комсамольскія дзяўчаты, праца пашла зусім іншак. Спажывоўцы спынілі свае скаргі на кепскія адносіны з боку прыказчыкаў, на частую няправільную вагу й іншыя недахопы.

Вядома, комсамольскія дзяўчаты, працуючы ў коопэратыве, яшчэ ня зразумелі поўнасьцю, што трэба сваю чынасьць і дзейнасьць праўленьня ня толькі ў галіне крамнае працы, але таксама звяртаць увагу на арганізацыйны і выхаваўчы бок працы.



М. Ватман.

## Коопэратыўная політыка.

(Вёска Росіца, Полацкае акругі).

Есьць у нас у в. Росіцы коопэратыў. Есьць і комсамольская ячэйка, якая аб'яднае больш 20 сяброў. Аднак жа комсамольцы пакуль што вельмі слаба ўцягнены ў коопэрацыю. Гэта па прычыне таго, што хлапцы наогуд не ўцягнены ў грамадзянскую працу вёскі, яны часта займаюцца „політыкай“ (чытаюць кнігі або маркуюць паласы ў горад), аб коопэратыву няхай думае яго праўленьне. Вось, як робяць нашы хлапцы Калі адбіваецца сход пайшчыкаў, хлапцы тады ідуць „лес садзіць“, прапушчаючы лепшы момант свайго ўдзелу ў высокім жыцьці. Сувязі з праўленьнем коопэрацыі ніякай няма.

Хлопцам трэба падумаць, ці добра будзе гэтая „коопэратыўная політыка“ комсамолу. А. Волкінд.

## Вярбуем пайшчыкаў.

(Мястэчка Гарадзея, Бабруйскае акругі).

Трэцяя раённая канфэрэнцыя комсамолу выявіла досыць здавальняючы ўдзел комсамольцаў у коопэрацыі. Комсамольская маса коопэравана на 40 проц.

Па пачыну комсамольцаў коопэравана аялікі лік сялян: у працягу аднаго месяца комсамольцы завярбавалі па 10-15 пайшчыкаў з беспартыйных сялян. Х—ч.

## Як стаць пайшчыком.

Кожны комсамалец павінен быць сябрам коопэрацыі, павінен прымаць у працы коопэрацыі актыўны ўдзел. Але як комсамольцам Рудзенскай ячэйкі можна стаць пайшчыкамі, калі няма грошаў на аплаты сяброўскіх узносаў, на выпісаньне „Чырвонай Зьмены“.

Пытаньне гэта вельмі ўважлівае. Неабходна яго абсудзіць. Але, як мне здаецца, выхад ёсьць.

Пры кожным коопэратыве ёсьць розныя працы: перавозкі, перагрузкі і г. д. Вось і трэба ячэйкам умовацца з коопэратывам, каб апошні на гату працу браў комсамольцаў. Грошы якія комсамалец заробіць, будзе мець магчымасьць унесці ў коопэрацыю і зрабіцца пайшчыкам.

Комсамалец.

## Комсамалец, уцягвай насельніцтва ў коопэрацыю!



Ня спаць, а агульнымі шэрагамі—у коопэрацыю!

## Вооруженный комсомол.

### От диаграмм—к комиссиям.

Опыт работы Кимовского отдела ленуголка батареи белорусской военной школы.

(Станция Дретунь, Полоцкого округа. Лагерь „Савецкая Беларусь“)

С переходом в лагерь, работа кимовского отдела ленуголка батареи объединенной военной школы изменила методы и форму. Прежде всего, взят курс на более активное участие всех комсомольцев в „кимовском“ отделе ленуголка.

Мы отказались от старого диаграммного метода и перешли на так называемый комисионный метод. Изъявившее желание работать в отделе „КИМ“ составляют по желанию примерные группы или комиссии, как:

1. Художественно-плакатная—ставящая себе целью в плакатах, лозунгах отражать на стене всю работу и текущие события отдела в области комсомольской жизни.

2. Докладная—эта группа собирает и подготавливает материалы для докладов и проработки вопросов комсомольской жизни, поручая отдельным товарищам чтение доклада на общих собраниях комсомола батареи или своего отдела.

3. Военная—или комиссия по связи с другими красноармейскими частями устраивает, подготавливает экскурсии в части, для ознакомления с работой групп содействия и кимовских отделов ленуголок.

Втягивает в работу отдела еще не втянутых и ничем не занятых красноармейцев строевой и хозяйственной команды. Комиссии своей работой облегчают работу руководителя отдела.

Работа комиссий проходит следующим образом: каждый член одной комиссии в курсе работы другой и во всякую минуту может переменить комиссию, взяв работу в другой комиссии.

Комисионным методом достигается полный учет работы членов отдела.

Комиссии влиди в работу новую. Старый диаграммный метод, всем надоевший, отталкивал от себя. Здесь, наоборот, есть возможность проявить полностью свои силы и способности.

При живом отображении—плакате моментов дня своей работы, при постоянной связи с другими частями и проработке тем для докладов на текущей комсомольской жизни (как разработка 7-го съезда ВЛКСМ), является живая струя для дальнейшей работы.

И. Герасименко.

## Ваянізцыя ва ське.

(№ полк Менска, лагерь „Чырвоная Урочышча“).

Дня два перад адчыненнем лягэрсбору (якое было 13 чэрвеня) завяршылася наша комсамольская моладзь і з вялікай ахвотай пачала абгаварваць пытаньне аб ваянізцыі грамадзкіх хаўрусных ячэек.

Момант вельмі добры, на адчыненне лягэра ўсе арганізацыі прыдуць, асабліва комсамольскія, а наконц хаўрусных ячэек дык і гаворыць на прыходзіцца.

— Хлопцы! я чуў, што наш палкавы атрад дагаваруся з акруговым камітэтам комсамолу і абяцалі прысьці.

Калі так, дык давайце абгаворым, як мы будзем ваянізіраваць. Комсамалец-камандзір дае прапанову.

— Вось як мы зробім. Арганізацыя будзе ісьці па дарозе ў лягэр паякой мы павінны сустрацца на полдарогі.

Прыблізна, дзе сходзіцца лягэрная і Трэсьцінецкая дарога.

Там разаб'ём на ўзвод, адзяленьні і назначым з сваіх комсамольцаў-камандзіраў камандзірамі, потым зформіруем баяны ўзвод з сваіх комсамольцаў і пойдзем на лягэр пяходным рухам. Вышлём ахраняючы ўзвод і пакажам, як у баявой час робіцца пяходны рух. Калі прыдзем у лягэр, пасля параду зробім наступленьне (паказаное), у якое ўцягнем па некалькі грамадзкіх комсамольцаў, а астатнія будуць глядзець.

— Добра! добра!—адказалі астатнія і згадзіліся.

— У мяне вельмі яшчэ прапанова, адказвае другі,—давай! выкрыкнулі дружным голасам товаришчы.

— Я прапаную пасля гэтых за-

## Комсомол в кооперации.

В повседневную работу большинства ячеек и райкомов ЛКСМБ кооперативная работа еще не включена.

Ни ячейка, ни райком не знают сколько членов его организации состоят пайщиками кооперации или находятся на кооперативной активной работе.

Наши комсомольцы зачастую вспоминают о кооперации только тогда, когда хотят получить кредитование или купить мануфактуру, которая у торговцев стоит на много дороже.

Часто, когда обращаешься к тому или другому комсомольцу с предложением сделаться пайщиком кооперации, получаешь ответ, что его брат или сестра уже состоит пайщиком и он может пользоваться их заборной книжкой.

На 1-е июня текущего года из общего количества пайщиков МЦРК в 21.137 человек—комсомольцев только 1010 человек или 25 процентов общего количества Минской городской комсомольской организации. Этот процент безусловно мал.

Каждый комсомолец, самостоятельно зарабатывающий—должен быть членом кооперации.

Если в деревне большинство комсомольцев, не будучи самостоятельными хозяевами, не вступают в кооперацию из-за отсутствия средств, то в городе совершенно несостоятельную группу (учащиеся, „бронь“) составляет меньшинство организации, а большая часть комсомольцев имеет самостоятельный заработок.

4-я Всесоюзная конференция КСМ указала, что „задачи комсомола должны свестись к помощи кооперации, поголовному вовлечению рабочей молодежи в пайщики кооперации и т. д.“ Нам надо провести эти указания в жизнь.

Мало квалифицированные комсомольцы, получающие небольшой заработок раньше не были в состоянии внести в два, три срока 5 рублей паявных и 50 копеек вступительных взносов.

Это было наибольшим препятствием при вербовке в пайщики этой части комсомольцев.

Чтоб устранить этот тормаз правление МЦРК стало предоставлять молодежи максимальную рассрочку на уплату паявного взноса. Желающие вступить в пайщики МЦРК в первый месяц уплачивают 50 к, вступительного взноса, а 5 р. паявных вносят в течение 20 месяцев, по 25 к. ежемесячно. Этим порядком в Минске предоставляется возможность поголовно вовлечь в МЦРК всех работающих комсомольцев.

### О комсомольцах—кооперативных активистах.

Кооперативный актив составляется из уполномоченных, членов правлений, ревизионных комиссий, кооперативных комиссий на предприятиях и т. д. До сих пор на эту работу ил. казенно выделялись нашими комитетами представители или кое-где в редких случаях выбирались на общих собраниях пайщиков.

Из 10 уполномоченных МЦРК до 23-х летнего возраста, комсомольцев только 5 человек или 3 проц. общего количества всех уполномоченных МЦРК, при чем из самых крупных рабочих и советских ячеек в числе уполномоченных ЦРК нет ни одного человека. Надо обязательно на активную кооперативную работу втянуть большее количество комсомольцев.

В городах,—кампании перевыборов уполномоченных ЦРК, а в деревне—перевыборы правлений местных кооперативов должны подготовиться и проводиться с меньшей активностью чем кампании перевыборов Горсоветов, сельсоветов и т. д.

Необдуманный, казенный подбор часто влечет за собой плохие последствия, подрывающие авторитет комсомольской ячейки.

В Заболотском сельсовете, Смоленского района, для работы в кооперативе был избран комсомолец, у которого впоследствии, бла-

годаря его халатности, получилась недостача товаров. С работы этот комсомолец был снят.

Ячейки, выделяя комсомольца на ту или другую общественную работу, должны предварительно тщательно обсудить кандидатуру и если нет подходящего парня, то лучше отказаться от представительства, чем плохим представителем только подорвать работу.

Ячейки должны руководить и помогать в повседневной работе выделенного комсомольца.

Ближайшими задачами участия комсомола в кооперативной работе 7-й Всесоюзный съезд комсомола наметил: 1) изучение теории и практики кооперативной работы; 2) усиление работы по кооперированию широких масс молодежи и крестьянства, в первую очередь комсомольцев, особенно комсомольцев-домохозяев; 3) тщательный подбор и правильное руководство как выбранными комсомольцами в кооперативные органы, так и представителями и практикантами; 4) уделение большого внимания кооперативным вопросам как в союзной печати, так и в общей работе ячеек, местных комитетов и ЦК; уделение особого внимания на работу в области сельскохозяйственной кооперации, как основного вида производственной кооперации.

Из практических работ в ближайшие дни наша организация должна заняться, прежде всего популяризацией задач кооперации, путем постановки специальных докладов на профднях, собраниях ячеек и т. д.

Используя кампанию международного дня кооперации надо провести вербовку в пайщики кооперации поголовно всех работающих комсомольцев, выделяя на активную кооперативную работу возможно большее количество комсомольцев.

Работа и участие в кооперации должны привлечь к себе самое внимательное и серьезное отношение комсомольских организаций.

В. Вержболович.



# Лета у вёсцы.

Летам вясковая камсамольца праца прыпыняе. На сход зьбіраюцца вяда і яны абмяркоўваюць бягу. Летам трэба працу не аслабляць.—Камсамольцам летам праца на начле, але мы тут часта маем ня тое, што-б нам хацелася мець.—На фізкультуру зусім забываюць хлопцы.—Незначны сход у дзеве гавань, дык і прыходзіць у дзеве.—На начле сьпяваюць прыпеўкі, што друкуюцца ў нашай газэце.

## Гайка, хлопцы, на ячлел!

Большасць вясковых камсамольцаў вясной і летам вядзецца на-нач пасьпелі коні, бо днём трэба працаваць ды й мухі к таму-ж не даюць хадзіць добра ў дзень коням. Водзяць коні вількі гурбамі: часта некалькі вёсак зьбіраюцца на-нач у адно месца. Камсамолу тут можна распачаць вялікую працу па папярэньню свайго ўдзелу на вясковы маладняк. Большасць-жа камсамольцаў, як толькі прыводзяць коні на начлел і як толькі пачынаюцца розныя гульні і гутаркі яны мала чым адрозніваюцца ад беспартыйных хлопцоў. Таксама мала, мажучь аднаго аднаго са-скай з ладэргага ў руках вугала, за-сваюць кады соннага коліка потым прывязваюць да яго нагу спаўшага і інш.

А яшчэ горш калі на-начлел прыводзяць коні дзючаты. Бываюць вядкі калі хлопцы прама зьдэку-юцца над імі, ну і камсамольцы не адстаюць і ня толькі адстаюць ад беспартыйных, але часамі бываюць і першымі. Аб уцягненьні моладзі ў камсамол тут нечага і думаць. Бяруць на ўсім прыклад з камсамольцаў і прысутніваюць пільны: кураць, вялікія цыгары, заіваюць мата. Трэба на начлезе трымаць сябе, як камсамольцы і вясці гутаркі з моладзьдэю, праводзіць культ-асвет-ную працу, разглядаць пытаньні пры-вядзанаўстаа, браць з сабою газэты, цікавыя часопісі, апазданьні, каб іх там пачытаць. Трэба толькі ўдзман-ца коўкі гэта прынясе карысьці.  
Алесін П—к.

## На сход--без спазьнення!

У нас ужо прыказка склалася: "Назначана ў два—ідзі ў чатыры—ня спозьніся". Асабліва гэтаму сьледваюць у легку і ня толькі гэта кажуць радавікі, але актывісты тут-така замест добрага прыкладу даюць кепскі.

І вось другі раз з-за такіх збо-раў траіцца цэлыя гадзіны без карысьці. А час улетку—каштовен. Трэба падумаць, каб і тут увесці эканомію. Зьяўляцца ў час, ня будзе адчувацца слабасць дысцыпліны. У легку зьяўляцца на сход без спазь-неньня, каб ня траіцца каштоўнага часу.

Калістрат Брэзгуноў.

## Перашлі, як кажуць на лета.

У нашай Ліхвіцкай ячэйцы разам з летам праца стала прыпыняцца. Напрыклад—сход ячэйкі. Моладзі са-бірацца шмат, каб пабыць на сходзе, а камсамольцаў—хачь-б аднаго можна было убачыць. Распаўзуцца—куды каторы. Адзін пойдзе гуляць з дзючкаю, другі воецца з гармонікам, а трэці прае частушкі, ды такія што дзючатам прыходзіцца вушы заты-каць. Прымацаваны камсамолец да зьявяна сельсавецкага атраду там нічога не праводзіць. Кожнаму пільну, які ня ведаючы зробіць тую ці іншую памылку, ён пагражае выключыць з атраду.

„Перашлі“, як кажуць, нашы хлоп-цы на лета.  
Памылішыся.

## Кірмаш лепш—за фізкультуру...

(Вышакці сельсавет, Віцебшчына).

Доўга ў нас гаварылі аб пабудо-ве алячэўкі дзеве зьніткаў па фі-зкультуру.  
Хтавіліся камсамольцы ды а-васольцы, а як прыноў вызначыць дзеве, то зьявілася толькі шэсьць

камсамольцаў, а апошнія замест ня-дзельніку пашлі на кірмаш.  
Выходзіць, што для іх фізкульту-ра ня мае ніякага значеньня, а лепш пайці на кірмаш.  
Свой.

## Сьпяваюць гэтак!

Ой стаю ды я на вуліцы  
Гляджуць любя на сябе:  
У камсамольскую дзючку  
Асамбляць прыбыло.  
У лесу ігракі пасьпелі  
У лесу траўка парасла  
З камсамольцамі дзюччына  
У вясковы клуб пашла.  
А ў клубе сьмех і голан  
Толькі ідзі на чуваць  
У ячэйцы камсамолек  
Маем роўня дзючцаць яць.  
На гармонік я зьіграю.  
Ды пайду я паскачу.

Што ў газэце прачытаю.  
То й другому раскажу.  
Выйду, гляну я на поле—  
Сьпее ў полі жыта.  
У дарку цыпер ня ходзіць  
Старый дзед Мікіта.  
Эх у полі пад гарою  
Кучаравы стаіць дуб.  
Забывае дарку вёска  
Гужам праца яна ў клуб.  
Ну як гляну на трапелку  
Яна мае праціўна.  
Палюбіў я камсамолку,  
Тую, што актывная.  
З. Бульбінкі.

## „Перманентный“ сход.

(Замест фэльетону).

Ня толькі рэвалюцыя можа быць „Перманентнай“.  
У Дубавіцах цыпер у моду пашлі з „Перманентнага“. Асабліва з Куды там дысцыпліна і іншыя прылады, калі ўсюды цы-перкі, недзе сьпяваюць дзю-чэўкі, недзе галасамі. Раздоль-ны, сьвет, вада, паветра і ін-шыя клубе ўжо з вясны вісьці-ліны замек, што значыць „ня суся-куды ня трэба“. Клуб адчыняцца толькі ў нядзею на час сходу. Ну і то добра. Дачакаўся я сходу. Нядзе-ліна. Сонца на качаргі тры ўсьпе-лі падняцца. Прышоў у клуб і ча-сці. Прыходзіць адзін камсамолец—ой! Э няма яшчэ нікога!“ і зьнік. Яшчэ болей. Прыбягаюць праз паў-гадзіну, яшчэ—два. Вачыма блісь: — Братячка! ты мой! гэта-ж ні лядзкі. Хадзем яшчэ да Марці.  
— Ну пэўне, яшчэ можна да Марці заіць. Пачаў я з нуды чытаць дзючкі. Бяжыць Хведарка—хляпец крыку з дысцыплінаю.  
— Ты толькі адзін тут, — зьвяр-таецца да мяне.  
— Але-ж адзін. Прыбягалі тут хлопцы, але пашлі хто да Марці, а хто яшчэ некуды.  
Селі і чакаем удваіх.  
Забег Лявон з Паўлам:  
— Толькі дзеве трэшняя душы.  
Яшчэ можам дапаць да Сымона.  
У яго добрыя чарэсьні пасьпелі  
І чарэсьні-няжыкі! Ай-яй-яй!  
— Ну! Туды, знацца й пой-дуць, і зьніклі.  
Апаўдні заходзіць сакратар:

— Хведар, дзе хлопцы?  
— Валі да Марці да Сымона, а мы тут крыку каго затрымаем.  
— Ну добра!  
Праз гадзіну якую заходзіць Пі-ліп з Зьмітрам:  
— Ну, хлопцы, не разыходзьцеся. За-раз сход!—кажам.  
— Дзе той сход, — апраўдваецца Зьмітра. Толькі вас і бачу. Пайду яшчэ пасьнедаю, бо як пралупіў во-чы, то й расінікі ў роце не было.  
Піліпа ўгаварылі застатца.  
— Хадзем, хадзем! — пачуўся з двара голас сакратара.  
— Калі ж братка! Каня вёсці.  
— Хведар! У Марці яго толькі і злавіў. Другі зьнік. А Лявона з Паў-лам у Сымона не знашоў. І Сымона няма. Халера іх ведае!  
Пашлем Піліпа.  
Прышоў праз хвіліну Панас.  
— Ну, стой! крычыць сакратар.— Сход будзе!  
Пэўне. Стаю! Чаго табе?  
Піліпа не дачакаліся.  
Цягнулася так, але пакуль сонца й добра на захад ня скінулася.  
Сакратар прававіў:  
— Паколькі мы ня маем пэўнага працэнту ўсіх камсамольцаў, сходу ня будзе. Лічу зачыненым.  
Вышлі на вуліцу.  
Панас з Хведаркам зьіглі:  
Прыпадзіць мае-е калёсы  
Хамуты, абодзьдзе.  
Цір-да, цір-да, трай-ля-ля!—і накі-раваліся да Марці.  
Максім Летні.

# Как и где питаться?

## Заканчиваем обсуждение затронутого вопроса.

Наша цель—охват всех 100 процентов рабочей молодежи общественным питанием.—Однако, теперь эту цель нельзя полностью осуществить вследствие дороговизны обедов и неудовлетворительного качества их.—Молодежь, имеющая возможность питаться дома, не должна от этого отказываться.—Решительную борьбу нужно объявить питанию в сухомыткю.—Через установление строгого бюджета молодежи сумеет получить хорошее питание, которое ей так необходимо.—Государственные и кооперативные органы должны помочь нам в деле охвата молодежи общественным питанием.

## Письмо в редакцию.

### Дорогие товарищи редактора!

На страницах «Чырвонай Зьмены» обсуждается очень интересный во-прос о том, где питаться.  
Вопрос этот серьезный и важный. Многие товарищи предлагают в целях, якобы, режима экономии в собственном кармане, питаться дома у родителей.  
Дорогие товарищи! Наши родители еще не те, которыми они должны быть. Они могут комсомольца столкнуть с верного пути.  
Когда комсомолец (комсомолка) приходит домой с собрания или заседа-ния, он (она) встречает повречи в таком роде:  
— «Мог притти раньше... Без тебя собрание обшлось бы... Не буду ла-зять 20 раз в пещку...»  
Разве это жизнь? Разве можно слушаться 70-ти летних стариков из си-нагоги? Это ведь смешно... Лучше уже голодать, чем питаться дома.  
Безусловно, рабочая молодежь должна питаться только в общественных столовых. Комсомольцы должны быть застрельщиками на фронте развития и укрепления общественного питания.  
Работница фабрики «Днепровская Мануфактура», член комсомола Р. Альберсон-Волкова.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ниже помещены статьи т. т. Бродоцкого и Хейфе-ца, завершающие проведенную дискуссию. Соглашаясь с мнением авторов статей, редакция считает, что они дают исчерпывающий ответ на вопрос, затронутый в письме т. Р. Альберсон-Волковой.

## Вопрос, который волнует.

Где питаться? Вопрос этот неда-вным волнует молодежь. Есть о чем поговорить и поспорить.  
Приведем таблицку, могущую про-лить свет на этот вопрос. Табличка составлена по материалам медицин-ского освидетельствования рабочей молодежи в Белоруссии в 1925 году.

Где питаются?	Процент молодежи.	Отсутствие горячей пищи.	Систематическое недоедание.
В семье	67,7	11,5 проц.	17,1 проц.
В столовой	12,0	8,1	25,3
У хозяина	8,1	8,4	9,0
Самостоятельно	5,3	37,6	25,5
Артельно	4,1	9,7	26,2

### Что говорят цифры.

Большинство молодежи (67,7) пи-таются дома. Значительный процент питается в столовой (12 проц.). До-вольно большой процент (8,1) пи-таются у хозяина. Остальные-же пи-таются самостоятельно (5,3) и ар-тельно (4,1). Из этого нельзя сде-лать вывода, что защитники мнения „питайся дома“ правы во всем. Они правы только тогда, когда говорят, что большинство молодежи питается дома. А правы ли они по второй ча-сти,—об этом поговорим после.  
Систематически недоедают во-первых те, кто питается артельно и самостоятельно, т. е. те, кто ест всухомытку, те, которые неправильно рассчитывают свой заработок. Доволь-но большой процент систематически не доедает и среди питающихся в столовых, ибо они не каждый день едят, и не к стыду сказано, большой процент (17,1) недоедания падает на тех, кто питается дома. А можно было бы ожидать лучшего. Оказы-

вается, что лучше всего питаются те кто работает и ест у хозяина. Там парень, по крайней мере, ест каждый день.

Если проследить за тем, где от-сутствует горячая пища, то в боль-шинстве случаев (87,6) это заме-чается у тех, кто питается самосто-ятельно и большой процент падает на тех, кто питается дома (11,5).

Вот, вкратце то, что говорят эти цифры.

### Какие же будут выводы?

Правы, конечно, те товарищи, ко-торые говорят, что «нельзя стричь всех под одну гребенку».

Не правы те товарищи, которые говорят «питайся дома». Но не пра-вы и те, что говорят «не питайся дома» а в особенности не правы те кто ест в сухомытку, говорят о том что живут «самостоятельно».

Молодежь, имеющая возможность питаться дома, должна питаться там выполняя те условия, о которых го-

ворят в своих заметках товарищи при обсуждении этого вопроса: „не будь паном дома“, „не кричи—пода-вай“.

32,3 проц. уже не обедают дома. В будущем 50 и все 100 процентов рабочей молодежи должны будут пере-йти на общественное питание.

В этом наши стремления и конеч-ная цель.

Вопрос о том, где питаться, во-прос важный и сложный. К каждому отдельному случаю надо подходить особо и разрешать вопрос осторожно и детально.  
Б. Бродоцкий.

## Пять выводов.

Имеющиеся у нас статистические сведения говорят о том, что состо-яние здоровья рабочей молодежи в большей степени зависит от того, как питаются.

В некоторых союзах до 40 проц. молодежи питается совсем скверно—ни в столовке, ни у родителей, а всухомытку.

Общественные столовые недоступ-ны для всей рабочей молодежи по причине дороговизны обедов. Доро-говизна же вызвана накладными расходами, которые так часто до-пускаются администрацией наших столовых.

Но мы можем констатировать, что общественное питание делает успехи и имеет впереди большие пер-спективы. Так, комсомольская столо-вка в Минске ежедневно отпускает до 400 обедов, а в месяц около 10-12 тысяч. Можем ли мы ставить вопрос о том, чтобы 12 тысяч посе-тителей комсомольской столовки ста-ли бы питаться дома? Конечно, нет. Какие из всего этого нужно сделать выводы?

**Во-первых:** Более решительно проводить работу по внедрению об-щественного питания в среде рабо-чей молодежи.

**Во-вторых:** Удешевить питание в общественных столовых путем со-кращения накладных расходов.

**В третьих:** Разработать и начать проводить в жизнь мероприятия по широкому кредитованию рабочей молодежи в общественных столовых.

**В четвертых:** Обязательно улуч-шить качество обедов в столовых.

**В пятых:** Та часть молодежи, ко-торая живет у родителей и имеет возможность хорошо питаться дома, не должна от этого отказываться, конечно, только в том случае, если это не мешает ее личной жизни и общественной работе (как это, на-пример, случилось с работницей фаб-рики „Днепровская Мануфактура“—комсомолкой Р. Альберсон-Волковой).

Хейфец.

## Заговор английских капиталистов

### кончится неудачей.

За последнее время нападки на нас со стороны английской буржуа-зии усилились. Буржуазные газеты пишут, что английская забастовка произошла по вине русских больше-виков. Дело дошло до того, что даже английский министр стали заявлять на собраниях, будто советское пра-вительство поддерживает английскую забастовку и дает на нее деньги.

Все эти разговоры были только подготовкой к новому походу на нас. Мы получили официальную ноту (обращение к правительству) от ан-глийского правительства, в которой советская власть обвиняется в под-держке забастовки.

Советское правительство в своем ответе указало, что обвинения, ко-торые приводятся в английской ноте, ни на чем не основаны. Вместе с тем мы указали в своем ответе на враждебные выступления английских министров. На этом пока сперт за-кончен.

волнует английскую буржуазию. Дела ее становятся все хуже. Поэтому буржуазия хочет изобразить забастовку шахтеров, как заговор рус-ских большевиков. Эти капиталисты хотят запугать отдельных малосо-знательных рабочих и заставить их вернуться к работе.

Но не только это является их целью. Английские консерваторы рья-ды нам причинить возможно больший вред. Им выгодно обвинить нас в том, будто мы причина английских беспорядков и бедствий. Если-бы ка-питалистам удалось это доказать, они могли бы выступить против нас с враждебными действиями. Для на-чала они расторгли бы с нами тор-говый договор. Потом они были бы не прочь двинуть против нас и воен-ную силу.

К счастью, до этого очень дале-ко. Английские рабочие хорошо раз-бираются в теперешнем положении. Они очень благодарны нашим рабо-чим за помощь и возмущены дей-ствиями английского правительства.

Английские рабочие хорошо зна-ют, что советское правительство не вмешивается в забастовку, что все это—подлые выдумки английских капиталистов.

У нас рабочие всюду производили отчисления в пользу бастующих ан-

глийских углекопов и знают хорошо, какие деньги были посланы в Англию. Поэтому понятно, что и у нас воз-мущены наглою ложью английской буржуазии. Английское правительство может у себя дома делать, что ему угодно. Но мы не можем допустить, чтобы оно в нас запрещало сборы в пользу бастующих английских угле-копов.

Об этом во всеуслышание заяв-ляют наши рабочие на всех собра-ниях. Они это еще раз повторили ввремя демонстраций, которые состо-ялись после присылки английской ноты.

Мы не позволим английским ка-питалистам вмешиваться в наши дела!

Л. М.





Коопэрацыя расьце.



Да 1 кастрычніку 1924 году, на частку коопэрацыі прыходзілася ўсяго 19,7 проц., агульнага звароту ўнутранага гандлю СССР, а на частку прыватнага капіталу, з агульнага звароту прыходзілася 35,3 за год, да кастрычніку 1925 году, удзел коопэрацыі ў агульным звароце нашага ўнутранага гандлю ўздымаўся да 24,7 проц., вышэйсячы з рынку прыватнага капіталу, на долю якога прыходзілася ўжо толькі 24,9 проц.

У ЦК ЛКСМБ.

Бюро ЦК ЛКСМБ ухваліла ў канцы жніўня спыніць планув ЦК ЛКСМБ з наступным парадкам дню:  
1) Падгатаваць ЦК КПБ, 2) Дадаць ЦКБ, 3) Дадаць бюро ЦК ЛКСМБ і садаклад ЦК ЮМ, 4) Дадаць інтэлектуальны, 5) Дадаць Наркмаўскаму і садаклад аддзелу школьнага будаўніцтва ЦК ЛКСМБ, 6) Эканомізматанне.  
Заступаю даклад аб выніках удзелу ЦКБ у перавыборах фабрымаістскаму. Па дакладу адзначана, што: арганізацыя была добра падрыхтавана да удзелу ў перавыборах, што ў пераважнай большасьці быў адзіным удзел камсамольцаў у перавыборах і выбарных сходах, звычайна процант моладзі абраў у фабрымаістскаму і г. д.  
З кастрычніка гэтага году адзначана 100 вечарніх школ сельскай моладзі. Будзь прымаца багата, бедна і сярэдня. Завярнута увага на тое, каб у ЦСМБ улічыць ад мяжа больш думачы. Усеяродку ўсіх зааганаў будзе ставіць вучэбныя дэманстрацыі ў коопэрацыі і ў сельскай гаспадарцы.  
Тэрмін павучыцца 1-2 тым.  
Завітаць будзь адбывацца 3 раз у тыдзень, увечары.

Что нового?

Центральное Правление профессионального союза медсанитаров постановило предоставлять в первую очередь работу студентам медфака, отпущенным на летние каникулы.  
Союз металлургов открывает два детских сада для детей рабочих, рассчитанные на 50 человек. Один при электростанции и один при заводе «Саргис».  
По последним данным в Белгосстрах подана заявка на страхование жизни 4.476 человек, страховых взносов на общую сумму 3.323.955 руб. Страховых случаев было 6. Выплатено премий 4.561 руб.  
По плану Наркомпроса в осени будут открыты в деревнях 23 детских сада для крестьянских детей. Каждый сад рассчитан на 60-70 детей.  
За апрель-июль по Минску насчитывается 1829 заразных заболеваний. Из них заболеваний гриппом — 1393 человек.

Ведий свой край.

(3 гутаркі із археологам Сэрбавым).  
Гутарка III.  
Дагістарычны перыяд на Беларусі.  
Дзякуючы такому важнаму географічнаму становішчу тэрыторыі сучаснай Беларусі як: між старажытным Усходам і Заходам і басэйнамі Чорнага і Балтыцкага мораў, на гэтай тэрыторыі ў адлеглую мінулую дагістарычную эпоху, выдаючы адбыліся важнейшыя моманты пераходнага перыяду, якія натуральна і пакідалі на сваім шляху тым ці іншым сьляды свайго існаваньня і свайго культуры.  
Якія іменна народы пракліліся хваляць па тэрыторыі сучаснай Беларусі ў дагістарычны перыяд — трудна сказаць. Але па тым помнікам мінулы культуры, а таксама па географічнай номенклатуры (назва рэк, вадаправаў, балотаў, узгоркаў і інш.) відаць, што па гэтых месцах у даславянскія часы бытавалі 2 народы: фіны і літоўцы.  
У той-жа час заўважваюцца яшчэ выдаючы сьляды калячых народаў, як: готы, гунны і авары ці авары. Гэта тым больш відавочна, што на гэтых месцах у мінулы перыяд існавалі і малочасныя культуры і малавядомыя народы. Бадай гэта гунны і авары.

ФИЗКУЛЬТУРА.

С 18 жніўня по 1 августа в Минске начнутся окружные соревнования по легкой атлетике и играм. Соревнования будут на первенство округа.  
На 27 жніўня окружным советом культуры назначены соревнования по баскетболу между Минском и Оршей.  
Высший совет физкультуры Белоруссии командирует в Московский физкультурный техникум двух человек.  
В ближайшее время в Белоруссии насчитывается 150 спортивных школ. Из них самая большая в Минске (сад «Профинтер»).  
В сентябре 1925 года белорусские физкультурники приняли участие в красными спортивными организациями Польши. За это время закреплены письменная товарищеская связь, проведено много красной яныма. В скором времени ожидается товарищеская встреча.

День авиации.  
День авиации в химии будет проводиться совместно с днем освобождения Белоруссии от белополяков — 11-го июля. Авиация готовит к этому дату массовые демонстрации — газовые атаки с дымовыми шапками.

Что читать.

К международному дню кооперации.  
Шведов А.—Советская кооперация. Изд. Госиздат, 1926 г., стр. 69, цена 12 коп.  
Книжка в общих чертах дает понятие о целях и задачах кооперации, как орудия построения социалистического общества. Рассказывает о взаимоотношениях между властью, партией и кооперацией. Кроме того, знакомит с отдельными видами кооперации — сельскохозяйственной, кредитной, промышленной и потребительской.  
Наконец, дает ряд практических советов и указаний о том, как добиться от кооператива полезной работы, если он до этого времени хромает.  
Арсений Р.—Что такое кооперация в деревне и кому он нужен. Изд. 4-е «Приора», 1926 г., стр. 39, цена 15 коп.  
В книжке разъясняется, что такое кооперация, какие ее виды особенно нужны в деревне. Много места уделено деятельности партии в кооперации, в частности решению 13-го съезда партии и 14 партконференции о расширении и укреплении кооперации.

Более трудные книги.  
Для более подготовленного читателя необходимо в первую очередь прочитать статью В. И. Ленина «О кооперации», есть всевозможные издания.  
Свердлов П.—Кооперация в Совете ССР. Изд. 2-ое. Госиздат, стр. 151, цена 90 коп.  
Книга охватывает следующие вопросы: виды кооперации по Ленину и решениям партсъездов и 14 партконференции. Работа кооперации и профсоюзов, производственная и бытовая деятельность. Сельско-транспортная, военная, кредитная и культурно-промышленная кооперация. Кредитование. Международная связь. Книга доступна повзрослому подготовленному читателю.  
«Международный день кооперации». Сборник материалов. Госиздат, 1925 г., стр. 200, цена 1 р. 10 к.  
В собрании собраны материалы о кооперации заграничной и у нас — деревни, постановления Совнархоза, ЦИК, резолюция 13-го съезда и 14 партконференции. Кроме того, в собрании имеются материалы для живой газеты, описи, частушки и рассказы.  
Тим.

Шах-шах хроника.

Вернулась в СССР из поездки по Германии рабочая шахматная команда ВЦСПС. Наша команда выиграла все пять матчей игравших против сильнейшей команды германского рабочего шахматного союза.  
На обратном пути шахматная ВЦСПС сыграла матч с рижской (в Латвии) рабочей шахматной командой. Все 10 игравших партий были выиграны нашими.

Адказы чытачам.

ЗАПЫТАНЬНЕ № 258. Ці траба падпісаць свой адказ пад запытаньнем?  
АДКАЗ. Трэба.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 259. Ці можна бюро ячэйкі вывазіць а камсамольцаў і абыякава, калі ен хворы?  
АДКАЗ. Калі яго хвароба пераходзіць на выхавальна-воспальнае абавязку, бюро ячэйкі можа вывазіць яго ад працы.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 260. Ці можна кандыдата камсамолу перавесці ў саборы, калі ен не абдынуў дунай кандыдацкі стаж?  
АДКАЗ. Нельга.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 261. Што рабіць з тым піонер-камсамольцам, які нічога ні хоча рабіць у атрадзе?  
АДКАЗ. Трэба аб гэтым паведаміць бюро ячэйкі ЛКСМБ.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 262. Ці можна паступіць у тэхнікум у хатняй адукацыі?  
АДКАЗ. Нельга.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 263. Ці ёсць у Менску красавіца школы і як туды паступіць?  
АДКАЗ. Ёсць, але прамежу ў гэтым годзе туды не будзе.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 264. Ці ёсць у Менску музичная школа, з якой гадоў туды прымаюць, калі пачаўся туды прыём і ці будзе вычы матэрыяла забасольцаў?  
АДКАЗ. Ёсць. У школе прымаюць з 8-14 гадоў. Прыём заву пачаўшы 1-га ліпеня і скончыцца 25-га жніўня. Вучні музичнаму і будучы матэрыяла забасольцаў таму, што школа прымае.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 265. Кандыдатам пі сабрам ЛКСМБ залічваюцца тыя дзючыма больша арой ветэральны, а сама айна прымуе ўлетку на гаспадары, а ўзімку вучыцца?  
АДКАЗ. Прымаюцца кандыдатам як вучаны ці па садынальнаму асаду як служачы.  
ЗАПЫТАНЬНЕ № 266. Што рабіць з тым камсамольцам які прымае ў піонерпраду у камсамол і ўжо пачаў ад піонерпрацы адмаўляцца і лічыць сорамаць быць піонер?  
АДКАЗ. Аб такім піонер-камсамольцы трэба паведаміць пытаньне на ячэйкі ЛКСМБ.

БЫТОВОЕ.



В минуты досуга.

Анаграмма № 3.  
Вари несомненно,  
Марш оной чистой;  
Вари ввозный;  
На пост министра.  
Но рабочий паров  
Вязу нав дружно —  
На пашама — тот баран  
Шашаком торгуешь!  
Шарада № 4.  
Намотай себе на ус  
Три предлога и союз.  
Одних только погудитесь,  
Как погудитесь тут ахича.  
Но прочти вперед теперь  
И добавь на букву «еря»:  
Жаа Ерьяа только мною —  
Вот и ходят он с ерюю.

Чэمبرлену „выгвар“.

„Хлопцы, сход нашай ячэйкі ЛКСМБ лічу адчынены“, — гаварыў сакратар Падсакдаўскай яч., Узьдзенча раёну.  
„Старшыню сходу будзе Базыль“.  
„Сказаўшы, ён сеў за сталом побач з старшыню і сакратаром сходу.“  
„На абвестцы дню“, — пачаў гаварыць старшыня, — стаўць пытаньне „03 подложным лісьце Зіноўева.“ Будзе гаварыць Чайкоўскі.  
„Таварышы, — гукнуў дакладчык, — наша рэспубліка ўзмацняецца з вялікімі патугамі, дзякуючы толькі нашай Чырвонай арміі, якая адбіла ворагаў, цясьняўшы нас з усіх бакоў, але і цяпер яшчэ чужаземная буржуазія не пакідае турбаваць нас яна падрабіла ліст ад імя Зіноўева, у якім як-бы Зі-

ноўеў пісаў а каб зрабіць у Англіі рэволюцыю, падрабіў ліст, кажуць, ангельскі міністр Чэمبرлен. Я скончыў“.  
„Пытаньню няма“, — запытаў старшыня.  
„Няма“, — пачуўся голас згурту.  
„Можа хоча хто выказвацца“.  
„Няма“.  
„Якая ёсьць прапанова“, — зноў запытаў старшыня.  
„У мяне ёсьць“, — сказаў дакладчык „Мая прапанова гэтакая, Чэمبرлену, які мяшаеца ў жыццё нашай „рэспублікі, даць выгвар“.  
„Згодны“ — запытаў старшыня.  
„Згодны“ — гукнулі хлопцы.  
„Сход лічу зачынены“, — сказаў старшыня і вышаў з-за стала.  
Якім Шыпшына.

„3 п бесплатно“

Фамилия секретаря ячейки была Пустомелев и как нельзя более соответствовала действительному положению дел. Ячейковая жизнь текла, как по маслу, и чувствовал себя Пустомелев в том самом масле, вроде как бы на положении сыра. Оно, конечно, сыр был не первой свежести, но и масло не ахти какое требовательное пополье. А ежели кто из ячейковых ребят на перевыборах бо ро против Пустомелевой фигуры выступать осмеливался, то таковую партизанщину „фигура“ пресекала своею собственной рукой.

Постановили:  
1. Признать, что наше государство находится под режимом экономии.  
2. Отменить всякие заседания, которые отнимают время.  
3. Ликвидировать стенгазету, ибо сейчас дорог каждый клочек бумаги и каждая капля чернил.  
4. Секретарю ячейки упразднить прием, дабы комсомольцы обрели свой взор на производство и не теряли на посещение ячейки ни одной секунды.  
Но не всякое счастье — счастье. К несчастью, Пустомелева со штыков и порядки той же экономии сняли и сделали секретарем „за бесплатно“. А еще через пару дней на ячейковом собрании Пустомелев такую речь держал:  
„Тяжела, товарищи, шапка Мономаха. И хоть этот самый Мономах давно уже в „исходных“ числится, но только шапка его осталась. И, потому, я всегда был за эту самую демократию. За последние три года у нас выросли новые кадры активы... Предлагаю выбрать вместо меня секретарем ячейки Ваньку Иваново.“  
Мы не знаем, выбрал ли ячейка нового секретаря вместо Пустомелева? Но что теперь с унылым платности секретаря яч. Пустомелева покажут свое лицо — это вне сомнения.  
И. Сир.

Выдвижение совершалось по нисходящей линии комсомольских рангов, а Пустомелев продолжал ежесечно получать 60 руб ей и нести тяжелую ответственность по укреплению „основных основ внутрисоюзной демократии“.  
Так бы все шло и дальше, ежели б не подоспел этот самый режим. Спервоначалу Пустомелев не разобрав, какой собственно режим? Затем узнал, что это не просто старый или новый, а так называемой экономии. И на собрании ячейки этот режим зафиксировали.  
Слушали:  
10. Текущие дела:  
а) О режиме экономии.

Новости техники.

Сейчас в Америке изобретен прибор под названием геофон. При помощи этого, весьма чувствительного прибора, не разрывая землю, можно узнать где произошла поломка магистралей. Прибор представляет собой две чувствительные мембраны и слуховые трубки особого устройства. Чувствительность аппарата доходит до того, что повреждение в подземных трубах можно обнаружить за сотни футов от места поломки. Вес аппарата удобен, укладывается в кожаную сумку и весит вместе с ней около 3-х килограмм.

Обо всем.

Омолаживание животных.  
Профессор Воскресенский, в Турин, недавно привез омыты с омолаживающей жидкостью. Омыты дали неожиданные результаты: животные сами, уже безразлично к течению года отслонившись и самки, на 4-5 день, после омоложения, обрели новое возбуждение и стремление к детству.  
Огромная гидро электростанция.  
В Финляндии у водонада Имтратва возведенная мощная гидроэлектростанция, на которой будут установлены турбины в 103.000 лоша. сил.  
На работах взято до 800 человек, ностройка быстро идет вперед, завод широтой механизации работ.  
Станция будет готова к 1925 г.

ЮМОР.

Допризывная подготовка.  
Вы только бегаете по клубу, в работаны с места.  
— Зато легче на военной службе будет зван, что такое „бег на место“.  
За столом.  
— Кушай, это брат, — королевские селад...  
— То-то у меня в животе бунтует...  
В Нарсуде.  
— И не стыдно вам на жолу руку подымать?  
— Но прилично подымается, гражданин судья. Головавать часто приподнима.

Ответы юнкорам.

Рубцов, Русак, Марковичу, Салодкину, Шурову, Карасю, Подосинилову, Хайкину, Володько С., Янузову, Мироничу, Хейфелю, Лафичику (Клязовичу), Герцману, Шаарко, Асфендиерову, «Селадор» (Горский район), «Слаучу» (м. Пашенцы), Забелковской, Березини А., Бульвику, Васикову Ст., Шосталу, Яновичу, Фролю, Равискому, Шаарко, Валкину, Сидорскому, Я. Марозу, А. Кучару, Сафранову, Г. Г.—хову, Ю. Кору Л. (м. Гуров), Коваласкому, Философу, Я. Хитром, М. Турвану, Скоробогатому; Заметки о работе политшкол и политкружков теперь устарели. Сама лучше и характернее заметки и статьи об итогах зимнего политобразования в газете были помещены. Теперь нужны материалы о ходе летнего самообразования в комсомол. Ждем заметок.  
Адашичу, Якобсон, Игнату, Гутину, Козловскому, Мельнику, Ющенко, Моисееву, Астеху, Гутину, Басину, Кривичу, Янузову Петру, В. Зельдичу, Давыдову, Дергачеву, Кузнецову, Березиню, Филосову (м. Дрибу), Минскому, Островичу, Федосову (Деревня Волоты), Прусовскому, Шулману, Мароско, Лейману, Махееву, Толстому, Канторовичу (Уезд), Горшачеву, Михайлову, Пустову, Шааро (Борисов), Дючанскому, Кизимичу, Колобокову, Давыдову, С. Гутковичу, Яновичу; Ваши заметки, представляющие из себя или отчеты или назидательное описание фактов, не могут быть помещены в газете. Напротив, кому интересно читать, перечислите вопросы стоящих на какой нибудь комсомольской районконференции, или заметки, говорите о том, что «срочно работает». Нужно бороться с тенденцией в наших комсомольских заметках, не писать только, что «то-то и то-то произошло» но писать «почему», «как» произошло, дать в конце заметки свои выводы, предложения. Подчеркните хороший опыт в работе (юнкора в большинстве подчиняются только подотделу) делиться опытом работы в газете.

Радио на службе у водопроводов.  
В Германии ведутся работы по радио-телеграфированию под водой. В одном из спусков водолазы в острове Гельгольанда, радио-телеграф использован для передачи всех необходимых сведений и распоряжений. Опыт вполне удался.  
Радио на службе у водопроводов.  
В Германии ведутся работы по радио-телеграфированию под водой. В одном из спусков водолазы в острове Гельгольанда, радио-телеграф использован для передачи всех необходимых сведений и распоряжений. Опыт вполне удался.

ракторными для кожной культуры прирвасками, а таксама мядзяныя і срэбныя монеты. Сустрэкаюцца пры гэтым таксама і рознавыглядныя мядзяныя і бронзавыя бляшкі як літвы, так і чаканнай апрацоўкі, прадметы аружжя і металічныя аздобленыя адзбруі.  
Дык вось якімі „трафеямі“ адзначаецца дагістарычны перыяд на Беларусі.  
Ю. Каваль.

Бюро, зьявляю увагу!

(Вульскі р., Полачына).  
Ня раз у Вульскай ячэйцы ставілася пытаньне аб удзеле камсамольцаў у працы краязнаўчага таварыства. Але і да гэтага ніхто з камсамольцаў ня ўступіў у сябры гэтае арганізацыі.  
А працы па вивучэнні нашае Вульшчыны ёсць шмат і бяз удзелу камсамолу краязнаўчага праца ня будзе мець магчымасці даць вялікіх дасягненняў.  
Нявядома па якой прычыне бюро нашай ячэйкі не зваравае на гэта увагу! — ня выконвае пастаноў сходаў аб удзеле ў краязнаўчага працы, і ня сачыць як кожны камсамалец іх выконвае індывідуальна.  
Мы не павінны гэтай галіны працы даць адзінуць з пад нашага ўважання. Бюро пачына зьявляю на гэта увагу.  
М. Р. Лейман.

Ответственные редакторы: А. БАРАНИНОВ, А. КУРТИК.